

УМОВЫ
№ 1-а 60 м.
ад 6 м-му-5
Замена адрасу:
гар
Падпіска і аб-
(Строй і амерк) ад 9 год.
Бел. Дэлег. Выдавецтва і за-
КОНТРАКЦЫЯ-Г. МЕНСК, САВЕЦКА

ШВАЖДА

альн Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя Галоўн. кантора
1) Рэдактар прымае ад 11-1 гадз. дзяс.
тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдак-
цыі—ад 12 ад 2-ае гадзіны дзяс., тэлеф-
№ 6-19. 3) Начыні рэдактар (друкарня)
ад 9 гадз. веч. тэл. № 6-42.
Кіраўн. Га. Кантора
Кантора абвештаі падпісн) тэл. № 781.
Год выданьня дванаццаты.
Нядзеля, 10 ЧЭРВЕНА
1928 г.
№ 132 (2939)
Конт. асобага нумару ўсёды 5 коп.

БАЯВАЯ ЗАДАЧА

3-га чэрвеня па ўсёй БССР пачалася кампанія па вучоту крыніц прыбыткаў, што абкладаюцца сельгаспадатком. У працягу бліжэйшых 5-6 тыдняў перад вучотымі камісіямі прыйдуць усе 300 тысяч камлянікіх гаспадарак нашай рэспублікі. Кожная гаспадарка дасць адказы на пытанні камісіі аб разьмеры ў іх зямлі, колькасці жывёлы, атрыманай суме неземляробчых заработкаў і г. д.

Ад правільнасці гэтых паказанняў, г. зн. ад вынікаў вучоту будзе залежаць памершае, разьмер падатку, які будзе налічаны ў БССР, па-другое, разьмернаванне цяжару падатку паміж асобнымі сацыяльнымі групамі і асобнымі гаспадаркамі.

Вынікі вучоту і ў мінулыя гады вырашалі гэтыя дэвае асноўныя задачы абкладаньня вёскі. У гэтым годзе абкладаньня падатку і зьяўленьня цяжару гэтага падатку на плечы парэзанаўча несправядлівай часткі вёскі—каля 24-25 проц. вучотная кампанія набыла выключна важнае значэнне. Дзяржаўная пастаноўна вучотнай работы ў гэтым годзе пагражае поўным сьмяжэньнем асноўнай ідэі новага закону, пагражае недаборам сумы падатку і, значыць, паніжэньнем разьмеру абкладаньня заможнай і кулацкай часткі вёскі на ўзроўні мінулага году, ці, інакш кажучы, пагражае зрывам фінансва-эканамічнай і вялікай палітычнай важнасці задачы, якую ставіць сабе новы закон.

Ніводзім закон мінулых гадоў так яскрава і выразае не адбіваў клясавы сутнасці абкладаньня вёскі, як новы закон аб падатку: у гэтым годзе кулацкая верхавіна вёскі будзе абкладацца ў індывідуальным парадку. Заможная частка вёскі будзе абкладзена значна вышэй мінулых гадоў, бо законам уведзены спецыяльны надбавкі да яе прыбытку, вызначана па нормах. Прагрэсія абкладаньня, табліца падатковых ставан, пабудавана такім чынам, што павялічвае, у параўнаньні з мінулым годам разьмер падатку гаспадар, маючых высокія прыбыткі, пры гэтым, чым вышэй прыбытак гаспадарні, тым выразней становіцца гэта розніца паміж падаткам гэтага і мінулага году. Ільготы, якія пельгчалі цяжар абкладаньня заможных гаспадарак, у гэтым годзе ліквідаваны. З другога боку, новы закон дае вычэрпваючую дырэктыўу аб поўным вызваленьні ад падатку бяднячкіх гаспадарак, вызначаючы пры гэтым процант гаспадарак, што падлягаюць абавязковаму вызваленьню—35 проц. усіх гаспадарак нашай рэспублікі. Парадак вызваленьня гэтай катэгорыі гаспадарак у гэтым годзе значна адрозніваецца ад парадку мінулага году. У гэтым годзе бяднячкія гаспадарні пельгчыны быць вызвалены ад падатку ў адрозьні ад адрозьнічкіх груп і зьяўленьня іх у адрозьнічкіх груп.

Учора ўвечары вароты Пекіну былі закрыты. Эвакуацыя войскаў Чжан была без усяго ўспэха.

юцца. У некаторых месцах прыступілі да вучоту без патрэбных матэрыялаў, кантралюючых паказаньні грамадзян. Замест вылуленьня сапраўдных крыніц прыбытку заможных гаспадарак, дзе-ні-дзе паўтараецца сумная практыка вучоту мінулых год, калі ўся работа некаторых камісіяў зводзілася да капіраваньня даных вучоту мінулага году. Вялізарнай важнасці работа па вылуленьні бяднячкіх гаспадарак праходзіць з рук вон дрэзна. Сьпісы гэтых гаспадарак складаюцца ў канцэлярыях сельсаветаў замест чысьторных паправаваньняў аб неабходнасьці абгаварэньня іх на сходах. Праўда, вучот толькі пачаўся, і весткі, якія маюцца, выкрываюць толькі маленькіх куткоў намані, якая разгортаецца.

Але тыя вялізарныя задачы, якія ставіць у гэтым годзе перад вучотам, вымагаюць нас неадкладна вытлумізаваць небясьпечку, якая выкрываецца на гэтым важнейшым вучотку нашай гаспадарчай і палітычнай дзейнасьці.

Змаганьне працы з капіталам

Забастоўка гарнякоў у Румыніі і Гішпаніі. — Стан аблогі ў Жылаўскім раёне

ВЕНА, 7. Як даносіць з Будапэшту, жэаўт забаставіўшы гарнякоў у некаторых руднях Жылаў (Румынія) прывёў да забастоўкі рабочых у вугальнай рабні, за выключэньнем капіталіст Пэтрашані і Ампона. Абвештаі стан аблогі. Пасадкі на чыгуначнае матчымы толькі з дазволу вайсковых улад.

Бастуючых высыліць з кватэр. Падвоа жывітасці ў бастуючы рабні спыніўся, варочыся крамні закрыты. Замі 12 тыс. бастуючых зьнішчылі ў надзвычайна пільдзе.

ПАРЫЖ. Арганізацыя Рабочых на вёсках: „У Висурьскіх каньлях (Гішпанія) пачалася ўвечарэньня забастоўка гарнякоў“.

У Нямеччыне Чорна-жоўты фронт

У артыкуле „Перад вялікай клясычнай Удмеччыне“ „Правда“ піша: — Вялікае клясычнае ў Нямеччыне—пытаньне прапанае. Так гавораць вядомыя весткі з Нямеччыны. Вясёлна будзе роля сацыял-дэмакратыі на ўрадзе вялікай клясы, у склад якой уваходзіць правая народная партыя, партыя буйнога капіталу, якая вядзе гоніць атаку супроць рабочае клясы паўчытам рацыяналізацыі. Яна, што на ўрадзе топ будзе задаваць імяна гэтай партыі, якая займае камандуючы пазыцыі ў эканоміцы краіны. Памешчана буржуазія ўлаўняе ў тым, што ўраду зьявіцца сацыял-дэмакратыя ў сваіх урад не парушыць „пераемнасці“ буржуазнай Улады.

Афіцыйны лідэр сацыял-дэмакратыяў зьяўляецца надта рады, што гаспадарні па-прычыску хлопцаў іх на плячы, інакш кажуць аб тым, што для „дэмакратыі“ зьявіцца ім патрабуецца ад іх адстапачка з боку рабочых. Інакш аб гэтым атручвае радзасць.

Працэс шахцінскіх шкоднікаў



Допыт падсуднага Някрасава Небарку „агаварылі“

МАСКВА. Суд распачаў допыт падсуднага Аляксандра Някрасава, горната тэхніка, дэлегаціна шкодніцкай арганізацыі, які працаваў на Невельскаўскай рудні.

Някрасоў ня прызнае сабе вінаватым ні ў чым. У контр-рэвалюцыйнай арганізацыі ўдзелу ня браў, шкодніцкай рудні.

твям не займаўся, уань ні ад каго не атрымліваў і сам нікому не плаціў.

— Азнаёміўшыся з справай, я зрадуўся,—гаворыць ён,—што мяне абвінавачваюць, зрабіўшы мяне шчырым. Верадоўкі ўсё сабе абываваць будзе супроць мяне на тым, што я—старае парамонаўскі служачы.

З моманту сваёй работы ў Парамонава і пачынае Някрасоў свае паказанні. Сьвятлючыся на паасобных актах шкодніцкай дзейнасьці, ён удаваджае, што такія акты ў сапраўднасьці ня было,—усе тыя выдуманы Верадоўкі і іншыя. З паказаньняў Някрасава суду сьвятлючыцца, што ён-сэн уласніка гатва ў Таганрогу. У Горлаўцы ў 1901 годзе скончыў горную школу. Службу сена на руднях пачаў у Парамонава. З паказаньняў сьвятлючыцца таксама, што ў вяртальні прыходу чэрвоны Някрасоў два разы ўцякаў з рудні. Абодва разы—на скорбных колах.

На запытаньне т. Крыленкі, што ён ён з гэтымі конямі зрабў, Някрасоў ня абароніўшы адказаў, што працывоў, а проці кляў сабе ў кішчы.

Дажыўшы паказанні яго пасьля адрактар ня столькі адказаў на запытаньні суду і абываваць, колькі характар утваркі на пярэсудна для падсуднага тэмі. Разьмясць падсуднага бліжэйшым. Ён у гэты час перанімае дзяржаўна абрынаўшу, уступіў у спрэчку і тым раз заварыць у навуцальны тоне.

„Крыўжэрны зьвер“

На запытаньне т. Крыленкі аб адносінках з рабочымі, падсудны запэўляе што асабліва непараўменна з рабочымі ў яго ня было. Адаінае, што ён далучаў—эта заліку на руску. Больш нічога абсалютна ня было. Аднак суд канстатуе, што Някрасоў ня толькі лаў рабочых, але часта збіваў іх, а таксама і выдаваў белым.

Сьведка Пруднікоў нажым работы паказвае, што ён ведаў Някрасава з 1914 г. Пруднікоў паказвае, што адносінкі Някрасава з рабочымі былі дэмакратычныя. Пры пераходзе ўдзельнічаў у рукі Някрасаў заўсёды ўцякаў на белым. Пры ўладзе белым ён каю чыю і рабочы, што прыхаў на работу, а каю не каю—вытасць. Аноны раз, калі прыхаў рабочы на работу, дык падоў прымаў, а падоў ня сядзіў у турму. Адаіна рабочы Шпрэлова, два разы армітаваў, а пачым распраллі. Праз два тыдні армітавалі яб еніні і таксама распраллі.

Другі сьведка Дэрдаў, матэрыяна на канальні, таксама паказвае, што Някрасоў саджаў рабочыя у турму. На запытаньне т. Крыленкі, як адносіўся Някрасоў да рабочых—адбраці арміна, сьведка Дэрдаў адказаў, што дрэзна, белым дрэзна. У поўным сьвісэ слова крыўжэрны зьвер.

Потым сьведка Пруднікоў, былы начальнік контр-рэвалюцыйна ў Шхатна пасадзіўшы перад судом, што падсудны Аляксандра Някрасаў у часе ўлады белым у Донбасе браў удзел разам з іншымі руднячымі адміністрацыямі ў нарадзе якая была армітаваў контр-рэвалюцыйнай для палітычных спосабаў разьмясцьнай работы спрыд гарнякоў. Але падсудны і ацэна ня прызнае.

Сьцягі Гаміндану над Пекінам

Крах японскага гандлю ў Кітаі

У Шанхаі бастуюць 55 тысяч ткачоў

Учора ў Пекіне арганізаваўся анруговы камітэт Гаміндану. На отандзі, дзе месціцца камітэт, падняты гаміндануўскі сьцяг. Учора былі вывешаны Гаміндануўскія сьцягі на будынках уоіх урадавых і навуцальных установаў у Пекіне ўвядзены отан аблогі.

ЛЕНДАН, 8. Паводле вестак пекінскіх карэспандэнтаў ангельскіх газет, пытаньне аб Пекіне ўсё яшчэ ня вырашана.

Ён Сі-шан—паводле заявы з асьвятломых нелаў—не жадае ўступіць у спрэчку з Фын Юй-сянам, які намеран уаць Пекін у свае рукі. Таму маршуецца, што войскі Фын Юй-сяна пельгчыны ўступіць у горад. Пры гэтым перададзіць, што Фын Юй-сян вызначыў для пекінскага гарнізону адмысловае вайсковы часць, ані раней уаць у адрозьнічкіх гарнізонах у адрозьнічкіх гарнізонах.

Учора ўвечары вароты Пекіну былі закрыты. Эвакуацыя войскаў Чжан была без усяго ўспэха.

зьяўляючых зазначаецца, што адказнасьць за анты-японскі байкот у Кітаі падае на ўрад Тамака. Далей зазначаецца, што з прычыны байкоту ў Кітаі абанкрутавала многа буйных японскіх фірм. Асацыяцыя італійскіх банкіраў у Ханькоу паставіла пазбаўці крэдытаў усе італійскія фірмы, якія ішчэ зьяўляюцца дэлегацыя з японскімі фірмамі.

Японія не пакідае ўмяшаньня ў справы Кітаю

ТОРІЁ, 8. Паводле вестак агенцтва «Сімбун-Рэнго», японскі ўрад даручыў японскаму камандаваньню ў Пекіне і Цзын-Цзыне павярдаць паўднёваў і паўночнаў, што ваенныя дэяніні ў рабных, якія знаходзяцца пад аховай японцаў, дэпушчаны на будучь. Камандаваньню прадысана эвакуаваць японцаў у выпадку небясьпечкі і разбройваць іх у выпадку вайны.

ТОРІЁ, 8. Японская газета «Ні-



Немецкі сацыял-дэмакрат у постці «абаронцы» рабочых інтарэсаў

ПАРЫЖ, 8. Нямечці сацыял-дэмакрат Брэйдэла, які знаходзіцца зараз у Парыжы, утварцы з супрацоўнікам дэпабуржуазнай газеткі «Эўр» накіонт стварэньня новага нямечкага ўраку заўважыў.

У гэтым аморэ захоўваць з Савецкім Саюзам абсалютна марктына адносінкі і пельгчыны быць удзельні ў якім-ліб аддзеле ўраку чэраваўшы супроць СССР.

„Італія“ пацярпела крушэньне

Команда дырыжабля жыва

Радые-аматары СССР прынялі паведамленьне Нобіле

НЬЮ-ЁРК, 8. Азін з радыеаматараў у Пенсільваніі (ПАЗШ) паведамляе, што прыняў учора ўвечары такое радые „SOS, Нобіле. Нікага прытулку, апроч рэштаў „Італі“, якая пацярпела крушэньне, наткнуўшыся на гару. Знаходзіцца на 84 град. 15 мін. 10 сэн. паўночнае шыраты 16 град. 20 мін. 40 сэн. усходняе даўгаты. Тэмпература замарамнае і посе ўвесь харч. Усе жывы. Некількі чалавек паранена. Ня чулі ніякіх сьмялаў. Будзем на паветры іноў. Нобіле.

Факт прыняцьця гэтага радые ад Нобіле яшчэ не праверан.

разьмешчаны на адной з шматлікіх дробных і буйных высаў архіпэлагу—на мысе Флора.

Спусь дырыжабля на Зямлю Франца Іосіфа амаль роўназначна катастрофе, бо высшы скалісты і пакрыты горами ільду. Дво пекла напэўна лепш выманчана, чым гэты архіпэлаг.

Калі экспэдыцыя Нобіле знаходзіцца недалёка Зямлі Франца Іосіфа, дык Нобіле, які бязмоўна ведае аб гэтых складах, будзе імкнуцца да яго прабрацца. Гэта, вразумела, нарта трудна, асабліва, калі экспэдыцыя з прычыны аварыі дырыжабля не зможа ўратаваць спецыяльнымі палатры прыладамі—лыжы, парты і інш.

І ўсё-ж перапаган, што экспэдыцыя Нобіле дабрацца да мыса Флоры, дзе ўдзельнікі яе, бязмоўна, дачакаюцца канца лета, бо судамы зьнегучы дабрацца да Зямлі Франца Іосіфа толькі ў жніўні. У сучасны момант туды не праўдэца шілаў магучым лодаком. Азіны спосаб уратаваньня Нобіле, пры дэ-

„Крыўжэрны зьвер“

На запытаньне т. Крыленкі аб адносінках з рабочымі, падсудны запэўляе што асабліва непараўменна з рабочымі ў яго ня было. Адаінае, што ён далучаў—эта заліку на руску. Больш нічога абсалютна ня было. Аднак суд канстатуе, што Някрасоў ня толькі лаў рабочых, але часта збіваў іх, а таксама і выдаваў белым.

Сьведка Пруднікоў нажым работы паказвае, што ён ведаў Някрасава з 1914 г. Пруднікоў паказвае, што адносінкі Някрасава з рабочымі былі дэмакратычныя. Пры пераходзе ўдзельнічаў у рукі Някрасаў заўсёды ўцякаў на белым. Пры ўладзе белым ён каю чыю і рабочы, што прыхаў на работу, а каю не каю—вытасць. Аноны раз, калі прыхаў рабочы на работу, дык падоў прымаў, а падоў ня сядзіў у турму. Адаіна рабочы Шпрэлова, два разы армітаваў, а пачым распраллі. Праз два тыдні армітавалі яб еніні і таксама распраллі.

Другі сьведка Дэрдаў, матэрыяна на канальні, таксама паказвае, што Някрасоў саджаў рабочыя у турму. На запытаньне т. Крыленкі, як адносіўся Някрасоў да рабочых—адбраці арміна, сьведка Дэрдаў адказаў, што дрэзна, белым дрэзна. У поўным сьвісэ слова крыўжэрны зьвер.

Потым сьведка Пруднікоў, былы начальнік контр-рэвалюцыйна ў Шхатна пасадзіўшы перад судом, што падсудны Аляксандра Някрасаў у часе ўлады белым у Донбасе браў удзел разам з іншымі руднячымі адміністрацыямі ў нарадзе якая была армітаваў контр-рэвалюцыйнай для палітычных спосабаў разьмясцьнай работы спрыд гарнякоў. Але падсудны і ацэна ня прызнае.

...отны камісіі. На гэтым жа...
Ускладаецца абавязак па выдзяленні
і кулацкіх гаспадарак, які падлягаюць
аблідадню ў індывідуальным парадку.
Такім чынам, апрама вялізарнайшай
важнасці работы па выдзяленні крыніц
прыбытку ва ўсіх сям'яў гаспадарках,
вучотныя камісіі ў гэтым годзе заклікаюць
выканаць цэлы рад новых работ,
маючых рашаючае значэнне для ўсёй
кампаніі па падатку.

Вучот праводзіцца спецыяльнымі камісіямі,
арганізаванымі ў кожным сельсавеце.
Склад гэтых камісій — старшыня сельсавету, прадстаўнік
кампітэту ўзаемадапамогі і прадстаўнік
ад населенага пункту, дзе адбываецца
вучот. На працягу 5-6 тыдняў
існуюць камісіі абдыдзе ўсе населеныя
пункты свайго сельсавету і шляхам
допыту грамадзян на агульных
сходах вызначыць крыніцы прыбытку
кожнага гаспадаркі. Практыка многіх год
вучоту паказвае, што
заможная частка вёскі ўтойвае ад
камісіі свае сапраўдныя крыніцы прыбытку.
Мы маем у Беларусі ў сучасны момант
вялізарную плошчу недаўлічанай зямлі,
вялікую колькасць недаўлічанае жывёлы і
іншых крыніц. Бедняку і сярэдняку няма
чаго ўтойваць. Іх гаспадаркі, усе іх прыбыткі
ва ўсіх на вачох. Утойваюць, галоўным чынам,
заможныя і кулацкія гаспадаркі. З
ўтойваннем аб'ектаў і крыніц прыбытку ад
аблідадню вядзецца на працягу году
бязупынная барацьба. У гэтым годзе
адміністрацыйныя спagnaчы за ўтойванне
аб'ектаў значна павялічаны: законам
надана права накладваць штрафы ў
дзясяціразовым размеры за ўтойванне
крыніц прыбытку ад вучоту. Гэтыя
правы райвыканкомы бязумоўна выкарыстаюць.
Аднак, вялікіх надзей на дзейнае
выкананне гэтых адміністрацыйных мер
уздыэйнічаных ускладаць ня прыходзіцца.
Поспех вучотнай кампаніі бягучага года
можа быць забяспечаны толькі пры ўмове
актыўнай дапамогі камісіям з боку
бядняцка-сярэдняцкай часткі вёскі і ўсёй
нашай грамадзкасці пры ўмове шырокай
папулярнасці новага закону аб падатку.

Між тым апошнія весткі, што па-
ступваюць з месца аб разгортванні кампаніі,
вельмі незадавальняючыя. Яны паказваюць,
што агіт кампанія разгортваецца слаба.
Накіраваны ў вёску агітатыйны матэрыял
дрэнна выкарыстоўваецца.

Вясковыя актыўныя камсамол, настаўніцтва,
жанадзел — вельмі павольна ўцягваюцца ў
кампанію. З мабілізацыяй сіл на дапамогу
вучотным камісіям месцы не сыпяцца.

У Чэха-Славакіі Рабочы рух

Рабочыя металічных заводаў Братыслаўскага раёну
требуюць павялічэння зарплат на 15 проц.,
пагражаючы ў праціўным выпадку забастоўкаю.
Падобнае ж трабаванне вытасілі рабочыя
хімічных заводаў.

Забарона камуністычнай спартакіяды

Урад канчаткова забараніў камуністычную
спартакіяду, якая павінна была адбыцца ў
Праге 5—6 ліпеня. Крытыка ўрадавае
забароны камуністычнай дэпутатамі
парламанту і аднаго выклікала рэзію
выступленні буржуазнага адрыву, які
требуюць роспуску кампартыі.



ЛЕОН БЛЮМ — лідэр французскіх сацыялістаў у постаці агітатый супроць СССР

Японскі гандаль парализаваны

ШАНХАЙ, 8. Па атрыманых Шанхайскаю гандлёваю палатаю вестках,
гандлёва-прамысловая дзейнасць японцаў
парализавана ва ўсёй даліне Янцзы.
Сотні кантор японскіх паракходных таварыстваў
закрыты ня толькі ў даліне Янцзы, але і ў
розных партох паўднёвага Кітаю. У ва
многіх партох склады японскіх паракходных
таварыстваў бітум набіты таварамі з прыпынку
адмовы кітайскіх купцоў прыняць прыбыўшыя
тавары.

Кітайская баваўняная біржа ў Кітаі
опыніла катроўку японскай прамы і баваўны,
з прычыны чаго нуро анцый месцовых
японскіх баваўняна-папяровых прадпрыемстваў
моцна упаў.

Японскія гандлёвыя палаты ў Пекіне,
Шанхаі і радзе іншых гарадоў ухавалі
рэвалюцыю, якія асуджаюць японскую
палітыку кабінету Танака. У рэ-

Сэсія рады Лігі Нацый Скаргі на Польшчу

БЭРЛІН, 7. У сувязі з маркуемым
назначэннем польскага міністра замежных
спраў Залескага загадчыкам секцыі
нацыянальных меншасцяў пры Лізе Нацый,
старшыня кангрэсу еўрапейскіх нацменшасцяў
адправіў генеральнаму скартару Лігі Нацый
Друмову ліст, у якім заяўляе:

„Маюцца весткі, што, наперакор ісва-
вешчай да гэтага часу практыцы, новымі
загадчыкам секцыі будзе прадстаўнік
дзяржавы, якая хоць і ня ў сіду дагавораў,
але ў сіду фактаў падта заклаўна ў
пытанні аб нацыянальных меншасцях.
Нацыянальныя меншасці будуць
крайне шкадаваць, калі пры
значэнні новага загадчыка секцыі ня
будзе ўлічана пад увагу гэта аказічаснае“.

ЖЭНЭВА, 8. Рада Лігі Нацый заслу-
хада рад дакладаў аб скаргах нацмен-
шасцяў польскай часткі Верхняй Сілезіі.
Далей прыняты даклады аб старовічкіх саўгарты і грод-

ТОКІЕ, 8. Японская газета «Ні-
Ніці» наступным чынам фармулюе
манчжурскую палітыку кабінету
Танака:

«Хоць перыядычна Манчжурія і
зьяўляецца часткай Кітаю, японскія
інтарэсы там настолькі вялікі, што
ахова парадку ў Манчжуріі ня
можа быць абліжована абаронаю
жывучых там японцаў, як у ін-
шых вобласцях Кітаю. Таму, калі
будзе паршаны парадак акой-небудзь
з трох Манчжурскіх правінцый,
Японія павінна будзе ўжыць
адпаведныя меры“.

Паводле вестак газеты, японскі
ўрад будзе супярэчыць супроць пе-
рарысення цэнтральнага кітайскага
ўраду ў Нанкін па наступных пры-
чынах:

У Нанкіне няма кварталу, вы-
годнага для дыпламатычнага кор-
пусу, кшмат Нанкіну «не адпавед-
ны для чужаземцаў» і ў Нанкіне
няма той «лёгкай вайскавай аховы»,
якая ёсць у Пекіне.

Газета маркуе, што ІА Злучаных
Штаты і Англія згодзяцца на пе-
рарысення кітайскай сталіцы, з пры-
чыны чаго магчымы канфлікт.

ПЕНІН, 8. Прадстаўнік нанкінскага
ўраду сёння наведаў пасольніка Японіі
ў Пекіне Іошызаву. Прадстаўнік
зьявіўся да Іошызавы з просьбай
дытва распараджэнне аб вывадзе
японскіх войск з кітайскай часткі Пе-
кіна. Пры гэтым ён заявіў, што па-
радак у кітайскай частцы Пекіна ня
будзе паршаны.

Іошызава заявіў, што Японія абавя-
зана ўжыць адпаведныя меры, калі
яны зьявяцца патрэбнымі.

Забастоўка ткачоў у Шанхаі

ШАНХАЙ, 8. Забастовачны рух аб-
хваніў усе шуюка-прадзільныя прадпры-
емствы Шанхаю. Бастуюць 50 тысяч
рабочых і 5 тысяч работніц у звыш
80 прадпрыемстваў. Уся шуюка-пра-
дзільная прамысловасць у Шанхаі
парализавана. Бастуючыя дамагаюцца
вызвалення двух кітайскіх рабочых,
нявінна засуджаных па абвінавачванні
ў забойстве рабочага японскага шуюка-
прадзільнага прадпрыемства. Рабочыя
зазначаюць, што рабочага забіў палі-
цэйскі сержант, якога кітайскі меша-
ны суа апраўдаў.

АБ УСІМ

— Землятрэсеннем у Пору качан-
ковы разбіран горад Хагн. Забіты 29
асобы, шмат паранены.

— Італьяскае міністэрства замеж-
ных спраў выказала жэаль італьян-
скаму паслу ў Берліне, з паводу на-
паду на італьянскае пасольства.

— У будынку італьянскага пасоль-
ства ў Берліне невядомымі асобамі
разбіты шыбы ў 5-ці вокнах.

— Французскія дэпцікі Арашар і
Рымі, якія выліцелі з Парыжа ў Ін-
дыю з мэтай пабачыць сусветны рэкорд
на далёкасці лёту, прымушаны былі
спушыцца ў Канстанцінопалі, з
прычыны дрэннага надвор'я. Дэпцікі
адмовіліся ад свайго намеру і выліце-
лі ў Парыж.

Канец траціцкай апа- зыцыі ў Францыі

ПАРЫЖ, 8. Гэтак званая група
„большавіноў-ленінцаў“, якая скла-
даецца з выключаных з французскай
кампартыі апазыцыйных элементаў,
апубікавала заяву аб сваім роспуску.
Група опынае выданне свайго орга-
ну „Юніта-Ленініст“ і проіць аб пры-
ёме зноў у французскую камуністыч-
ную партыю.

ВЕЦЕР З ЛЕНДАНУ

Калі з Лендану пацягне густым антысавецкім
ветрыкам, калі на міжнароднай біржы пачынае
ўзрастаць попыт на вы-
пады супроць СССР, — у Польшчы звычайна
ўздымаецца анты-
савецкая сьвістапільска. Па ўназу
нейкіх патаемных рэжысэ-
раў «слабодная і незалежная»
буржуазная прэса адкрывае
чарговую кампанію супроць і СССР і
савецкага поўпрэдства ў Польшчы,
заклікаючы расправіцца з апошнім
метадам Джайнсана Хілса і Чжан
Цэо-лі на.



Франца Іосіфа толькі ў жніўні. У
сучасны момант туды не прарвецца
ніякі магутны лёдакол. Адзіны спе-
саб уратаваць Нобіле, пры дрэн-
ным стане ільду ў чэрвені-ліпені —
гэта палёт магутнага самалёту з
Новай Зямлі. Задача гэта ўскла-
даецца на лётніка т. Чухноўскага.
(Артыкул аб палёце Нобіле гл.
на 4-й старонцы).

МАСКВА, 8. Учора ўвечары камітэт
дапамогі Нобіле атрымаў наведзілішце
аб тым, што 3-га чэрвеня а 23 гадз.
адзім рэдзі-аматар з гораду Крывога
Рогу (Украіна) чуў на хвалі ў 34 мат-
ры сыгнэлы аб ратунку з улашчынем
зямлі Франца Іосіфа. Такім чынам па-
дзьвіржэцца рэдзіграма Шмідта, зная
апубікаваўа ўжо ў друку.

Учора ўвечары камітэт дапамогі Но-
біле звярнуўся па рашчэ з наступнаю
адрываю:

„Усім, усім, усім. Тры рэдзіграмы,
прынятыя ў СССР — 3, 6 і 8 чэрвеня з
дыржабля „Італія“, улашчынаюць назвы
Франца Іосіфа і Пётэрман, што дае нека-
торы падставы думаць, што гэтыя рэдзі-
грамы высланы з зямлі Пётэрмана,
якая на старых картах знаходзіцца ў
100 кіламетраў на поўнач ад Зямлі
Франца Іосіфа. Каардынаты мяржуемай
Зямлі Пётэрмана: 83 градусаў паўноч-
най шырыні і 60 градусаў усходняй
даўжыні ад Грынвіча“.

Начальнік экспэдыцыі Марскога
Навуковага Інстытуту т. ІІ Мес-
цаў заявіў адносна магчымасцяй
уратавання Нобіле:

— Зямля Франца Іосіфа, дзе, як
мы мяржым, знаходзіцца экспэды-
цыя Нобіле, не населена людзьмі.
Але там маюцца склады харчу,
апазу і амуніцыі, а таксама вялі-
кая лодка (баркас). Гэтыя склады

Франца Іосіфа толькі ў жніўні. У
сучасны момант туды не прарвецца
ніякі магутны лёдакол. Адзіны спе-
саб уратаваць Нобіле, пры дрэн-
ным стане ільду ў чэрвені-ліпені —
гэта палёт магутнага самалёту з
Новай Зямлі. Задача гэта ўскла-
даецца на лётніка т. Чухноўскага.
(Артыкул аб палёце Нобіле гл.
на 4-й старонцы).

Да прыезду ў Вар- шаву румынскіх ге- нэраляў

Трывога нямецкае газеты

БЭРЛІН, 8. Камэнтуючы ў пера-
дадзеным артыкуле прыезд ў Варшаву
румынскай вайскавай місіі, «Дейчэ
Альгемайне Цейтунг» піша:

«Гэты візыт стаіць у сувязі з
значным абастраўненнем польска-са-
вецкіх адносін пасля замаху на
Лізарава, а таксама з няўдачай
перамоў адносна польска-савецкага
павету аб ненападзе. У першую
чаргу прыезд дэячоў румынскага
генштабу прадстаўляе сабою дэман-
страцыю, але мае і пэўныя палі-
тычныя мэты, накіраваныя з боку
Польшчы супроць Літвы, СССР і
Нямеччыны, а з боку Румыніі
перш за ўсё — супроць Венгрыі. Гэ-
ты прыезд лішні раз даводзіць не-
бяспэку для міру, якую толькі ў
сабе немагчымы абставіны на ў-
сходзе Эўропы, і вельмі напамінае
перамовы ангельскага і французска-
га генштабу напярэдадні сусьвет-
нае вайны».

У адным выпадку азнавалі — оуры
судзіць, у другім — халодна-халодна
соды, у трэцім — кіслотныя соды, пера-
грэтыя, папсаваныя насосы і т. д. Сло-
важ, ва ўсім азнавалі розныя акаліч-
насці, але ня сам Кувалдзіч.

З допыту сьведкі Галагоўскава ў
іншых высвятляецца, што Кувалдзіч
немагчымы савецкаму ўладу, «кляіміў
яс», гаворыў, што шутка будзе ён ка-
нец. Сьведка сьмеларожна, што Кувал-
дзіч гаворыў аб гэтым адкрыта і мно-
гія рабочыя і гэта чулі. Далей сьведка,
наспалючыся на дэяч рабочыя, членаў
партыі — Кірыліна і Дрэмава сьмелар-
джае, што Кувалдзіч да апошняга ча-
су заставіў сувязь з Парамонавым, што
ён кожны месяц атрымліваў ад яго
на 200—300 р. Кувалдзіч чакаў Па-
рамонава, „гаспадарка“, думаў, што
калі Парамонаў прыдзе, дык добрабыт
палешчыца.

Кувалдзіч і гэта ўсё адлілі.

ВАРШАВА, 8. У сярэду румын-
скія генэралы былі прыняты Пі-
судзічым. Сёння чакаецца прыём іх
прэзыдэнтам і Залескім.

Па Савецкім Саюзе

Тав. ДЗЕДЗЕЧКОРЫ

ТЫФЛІС, 8. 7-га чэрвеня пако-
чыў жыццё самагубствам народны
камісар земляробства Грузіі Аляксей
Дзедзечкоры. Урад Грузіі выказава
свой глыбокі жал з прычыны стра-
ты старога таварыша-рэвалюцыяне-
ра, які мае вялізарныя заслугі пе-
рад Савецкай рэспублікай і прале-
тарскай партыяй.

Асноўнаю прычынаю самагубства
зьяўляецца агульным стан яго аза-
роўа, які значна пагоршыўся
пасля цяжкага параненьня ў часе
грамадзянскай вайны на Паўночным
Кавказе ў 1918 годзе.

Два месяцы таму назад здароўе
яго значна пагоршылася! Дзедзеч-
коры рашыўся на самагубства.

Франца Іосіфа толькі ў жніўні. У
сучасны момант туды не прарвецца
ніякі магутны лёдакол. Адзіны спе-
саб уратаваць Нобіле, пры дрэн-
ным стане ільду ў чэрвені-ліпені —
гэта палёт магутнага самалёту з
Новай Зямлі. Задача гэта ўскла-
даецца на лётніка т. Чухноўскага.
(Артыкул аб палёце Нобіле гл.
на 4-й старонцы).

Грошы за шкодніцтва

Для пэўнасьці па абавязочнай абавя-
злі шкодніцкай дзейнасці, падсудны
ні да чаго не прызнаваў, пры гэтым
дае зусім ілліжны і збудучыя тлу-
мачэньні. Падсудны адмаўляе таксама
што ён калі-небудзь і ад каго-небудзь
атрымліваў грошы за сваю шкодніч-
каю працу і калі-небудзь перадаваў
грошы за шкодніцтва.

Суд шалгам допыту падсуднага Бе-
разоўскага, Калініна і Някрасава ўста-
наўляе, што Берозоўскі паліў грошы
А. Някрасаву за шкодніцкую ра-
боту, а падсудны Калінін паказвае
перад судом, што ён атрымліваў грошы
ад А. Някрасава. Аднак і пасля
паказаньняў Берозоўскага і Калініна,
А. Някрасав адмаўляе свой удаэл у
шкодніцкай арганізацыі і ў атры-
манні ад іх грошаў.

Допыт падсуднага Кувалдзіна

Далей суд дапытвае падсуднага Ку-
валдзіна, галоўнага маганіка Невель-
таўскага рудакіраўніцтва. Кувалдзіч
адлікае ўсё праўдліва і абына-
саваным, ні ў дрэннай працы сарто-
вак, ні ў засталеным капальні № 2,
ні ў засталеным капальні № 3 — ні ў
чым ён не азнавалі.

У адным выпадку азнавалі — оуры
судзіць, у другім — халодна-халодна
соды, у трэцім — кіслотныя соды, пера-
грэтыя, папсаваныя насосы і т. д. Сло-
важ, ва ўсім азнавалі розныя акаліч-
насці, але ня сам Кувалдзіч.

З допыту сьведкі Галагоўскава ў
іншых высвятляецца, што Кувалдзіч
немагчымы савецкаму ўладу, «кляіміў
яс», гаворыў, што шутка будзе ён ка-
нец. Сьведка сьмеларожна, што Кувал-
дзіч гаворыў аб гэтым адкрыта і мно-
гія рабочыя і гэта чулі. Далей сьведка,
наспалючыся на дэяч рабочыя, членаў
партыі — Кірыліна і Дрэмава сьмелар-
джае, што Кувалдзіч да апошняга ча-
су заставіў сувязь з Парамонавым, што
ён кожны месяц атрымліваў ад яго
на 200—300 р. Кувалдзіч чакаў Па-
рамонава, „гаспадарка“, думаў, што
калі Парамонаў прыдзе, дык добрабыт
палешчыца.

Кувалдзіч і гэта ўсё адлілі.

Па Савецкім Саюзе

Успаміны рабочага аб Кала-
дубе

РАСТОЎ-ДОН, 8. Ва Успамінах, зьмеш-
чаных у газэце „Красны Шхтэр“
работнік Малацкіны, які працаваў ў
1922 годзе фурманом на капальні № 2
Данецка-Грушаўскага рудакіраўніцтва
падае жудасны малюнак зьверонага
абыходжаньня з гарнянікамі Андрэя Ка-
ладуба. Каладуб быў тады загадчыкам
гаспадаркі гэтай рудні.

У 1922 годзе на конным двары і
пальні № 2 захварэла сапац 2 былі-
быў ськладзены акт, што быноў траба
застрэліць, але па загаду Каладуба
былі былі зарэзаны на мяса і адпраў-
лены для раздачы рабочым. Ад гэтага
мяса памёр рабочы Ганчароў.

Каладубінаму часта прыходзілася
зносіць палі ад Каладуба. У 1922 годзе
Каладубіна быў жорстка зьбіты бізу-
ном за тое, што адмовіўся ў надзелю
замесцьці двор Бабенна.

ПРАВАКАТАР: — «Пся крэў! Пяне маршалак, на кручок...
ня вывудзіш...»

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Новыя кадры марксысцка-ўзброенага актыву

Трэці выпуск Камвузу імя Леніна

Камуністычнаму Універсітэту

Стойкім барацьбітом гаспадарчага і культурнага развіцця Саюзу за вытату прынцыпаў ленызму, за правільнае правядзенне большавіцкай самакрытыкі, за ўзмацненне партыйнага, сааццнага і прафэсійнальнага апарату—выпускніком Вячэрняга Камуністычнага Універсітэту Менскі Акружком КП(б)Б шас шырае таварыскае прывітаньне. Вячэрні Камуністычны Універсітэт зьяўляецца адной з лепшых форм сувязі тэорыі з практыкай, не адрываючы рабочага-партыйца ад прадпрыемства і рабочай масы, даючы той мінімум ведаў, якія так неабходны ў сучасны момант, момант цяжкага але ўспартнага сацыялістычнага будаўніцтва.

Акружком упэўнены, што выпускнікі зьяўляцца тым неабходным струменем, які ўнісе яшчэ большае жыццёвае ў працу партыйных, сааццных, прафэсійнальных і добраахвотных арганізацый.

Нахай жыць выпускнікі!

Уперад на шляху сацыялістычнага будаўніцтва!

МЕНАКРУЖКОМ КП(б)Б.

Павыля трох гадоў

Калясяцца траці год існавання Камуністычнага Універсітэту Беларусі імя У. І. Леніна. Цяпер магчыма цалкам уявіць сабе тым шляхі, па якіх у далейшым павінна ісьці праца ў Камвузе.

Дакладны і дасканалы падбор слухачоў; перабудова вучэбнага плану і праграм у напрамку пашырэння тэарэтычнай часткі з адначасовай увагай на сучасныя і грамадзянска жыццья; уласна-навуковае метадаў працы, далейшая праца па стварэнні моцнага калектыву выкладчыкаў; і, урэшце, стварэнне такіх умоў (намішканьне, абсталяваньне, забеспячэнне студэнтаў), якія-б спрыялі бесперабойнасьці працы.

Усе гэтыя пытаньні ня чыныя, але цяпер з ростам Камвузу яны больш асрава і востра становяцца перад вамі.

Прадпрыяттыя, у выкананьне гэтых задач, мерапрыемствы, разам з тымі дасягненнямі, якія ўжо маюцца,—як адвальваючы сацыяльны склад студэнтаў (44,4 проц. рабочых у гэтым годзе і 53,4 проц. сярод наівапаступаючых), адвальваючы падбор на нацыянальным складзе, парт. і праф. стажы і г. л.,—даюць права лічыць, што Камуністычны Універсітэт Беларусі выканае

Тыя заданьні, якія ўскладаюцца на яго партый.

Апрача асноўнага Камвузу, які ў будучым годзе будзе мець ужо 250 студэнтаў (новы прыём 95, а каля 40), існуюць: аддзяленьне журналістыкі, 3-хгадовы Вячэрні Камвуз, 1-шы выпуск якога разам з выпускам дзевяці Камвузу мы сьвяткуем, адчынены ў гэтым годзе заводны Камвуз, а з невага году адчыняюцца аднагодовыя курсы дзевяці і вячэрні для камсамоўскага актыву.

Гэта ўжо цэлая сыстэма розных відаў вышэйшай партасветы, сыстэма вельмі складаная, якая патрабуе значных сіл і выкаівае неабходнасьць вялікае ўвагі і дапамогі з боку партыйных арганізацый.

Ужо 2 выпускі ў ліку 84 асоб даў Камвуз Беларусі. Сучасны III-ці выпуск у ліку 40 таварышоў зьяўляецца першым цалкам камвузавым.

І ранейшы выпускнікі працуюць на дрэнна, і треба лічыць, што цяперашні выпускнікі, якія знаходзіліся ў лепшых умовах навучанья, у яшчэ большай ступені апраўдаюць сябе і тым сродкі ды ўвагу, якія патрачаны для іх адвадкі партый і сааццкай уладай.

С. Гэльтман.

ПЕРШЫ АТРАД

Менская партыйная арганізацыя ў гэтым годзе ўпершыню падагульвае вынікі работы вячэрняга камуністычнага ўніверсітэту.

Заўтра невялікая група таварышоў у 25 чалавек заканчвае сваю трохгадовую вучобу.

Першы выпуск вячэрняга камуністычнага ўніверсітэту, зусім натуральна, павінен быў вынесці на сабе ўвесь цяжар арганізацыйнага перыяду, усе яго недахопы. Пераход з будучага году да лабараторнага пляну дасць магчымасьць усталяваць нармальны вучэбны плян і канчаткова прывучыць студэнтаў да самастойнай работы над кнігай.

Першы атрад вячэрняга ўніверсітэту заўтра, ня мог выйрастаць вынікі нармальнай вучобы. Шмат прапушчана, шмат недароблена. Але самае істотнае, самае важнае ўсё-ж гэты атрад атрымаў.

Жыццё з кожным днём усе больш патрабуе кваліфікаваных працаўнікоў у кожнай галіне сацыялістычнага будаўніцтва. Вячэрні камуністычны ўніверсітэт і паставіў перад сабою задачу падрыхтоўкі таварышоў, усвядоміўшых мэты марксысцка-ленінскага мыслення, якія навучыліся праводзіць гэты метад у жыццё, на практыцы сваёй штодзённай работы. Як выпускнікі справіліся з гэтай задачай, пакажа далейшая іх практычная работа.

Зараз, калі мы самі сур'ёзна чынам упіраемся ў праблему выхаванья і падрыхтоўкі кадраў, роля нашых камуністычных універсітэтаў асабліва ўзрастае, у прыватнасьці першачарговае значэньне набывае вячэрні камуністычны ўніверсітэт.

Стварыць ідэальна вытрыманым, падрыхтаваць у выстарчальнай ступені партыйна-кваліфікаваных кадры—воў асноўная задача вячэрняга камуністычнага ўніверсітэту.

Хоць першы атрад выпускнікоў вячэрняга камуністычнага ўніверсітэту ўдзіла сабою невялікую жменьку людзей, але мы спадзяемся, што ў гэтай невялікай групе таварышоў, Менская арганізацыя ўбачыць не пачатковы і ніжэйшы, а атрымае

ПРАЎДА АБ БУДА-КАШАЛЁЎСКІМ РАЁНЕ

РАЗЛАЖЫЛАСЯ ВЕРХАВІНА, А НЯ УСЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

Няправільныя вывады газеты „Рабочий“

(Гутарка з сакратаром Гомельскага АК КП(б)Б тав. Гантманам)

Неабходны ўступ

Буда-Кашалёўскі раён быў далучан да Гомельскай акругі ў два тэрміны: па партыйнай лініі ў пачатку лістапада 1927 году, а па гаспадарчай—у канцы лютага 1928 году. Да гэтага часу Буда-Кашалёўскі раён як у партыйных, так і ў гаспадарчых адносінах быў падпарадкаваны Вабруйскай акрузе.

Перадача раёну ў партыйных адносінах з аднаго акругома да другога не праводзіцца па дакумантах, і патрэбны быў Гомельскаму акругома доўгі час, каб дасканала азнаёміцца і вывучыць становішча Буда-Кашалёўскай партарганізацыі. Калі да гэтага дэдаць, што ў Буда-Кашалёўскай раённай партыйнай арганізацыі сакратар Паловіч таксама зьявіўся новым чалавекам, дык зразумела, што Гомельская арганізацыя паглядзіць тое, што здарылася, не зьлігла.

Што фактычна адбывалася

У арганізацыі блажумоўна мала месца п'яства асобных кіруючых працаўнікоў і слабая была барацьба з гэтым з боку райкому КП(б)Б. Былі нават выпадкі простага падураванья, калі райком КП(б)Б ведаў аб выпадках п'яства ўначы на 2-е мая ў Чырвоным Бургане і ніякіх мер не ўжыў.

Былі таксама ў арганізацыі выпадкі склопніцтва паміж партыйцамі на глебе неадаровых зьявішч бытавога характару.

Устаноўлена таксама, што райком вельмі слаба кіраваў партарганізацыяй і не ўставаў на цэлы рад балючых момантаў, а ў некаторых выпадках назва замазваў гэтыя зьявішчы. Аб гэтым сьведчыць таксама той факт, што райкомом была дана дырэктыва зьехаць аб паладжанні партасходу ў большасьці выпадкаў закрытымі. Адчуваўся ўпадэк дысцыпліны, надбайнасьці і безадказнасьці кіруючых працаўнікоў.

Так, на раённы партасход зьявілася 50 проц. партыйцаў. Над час правядзеньня сельска-гаспадарчых

«Рабочий», па гэтай справе ў асноўным правільныя. Але адгэтуль нельга так лёгкадумна і неасцярожна зрабіць вывад, як гэта зрабіла рэдакцыя газеты «Рабочий», што ўся Буда-Кашалёўская партарганізацыя разлажылася. У арганізацыі налічваецца 62 партыйцы, і разлажэньне верхавіны з 6-7 таварышоў нельга лічыць ні ў якім разе за разлажэньне ўсёй арганізацыі. Лепшым падвардзеньнем таго, што партарганізацыя ў асноўным здаровая, служыць здаровае і правільнае рэагаваньне радавых партыйцаў на раённы партасходзе, дзе зачыталіся вывады АБ і АК аб стане Буда-Кашалёўскай партарганізацыі, і поўнае ўхваленьне партарганізацыяй зьявіцца з працы Паловіча і Мароза.

Аб тым, што верхавіна была хворая, сьведчыць і той факт, што на самым раённым партыйным сходзе некаторыя кіруючы таварышы імкнуліся апраўдаць выключанага з партыі Ткачова і прапавалі зьвязаць недахопы і хворыя зьявішчы, выкрытыя сярод іх. У той-жа час радавыя партыйцы амаль усе ўхвалілі і прызналі правільнымі вывады і мерапрыемствы Гомельскага АК і АКБ.

Такім чынам,—пад'ягульняе тав. Гантман,—можна напэўна сказаць, што ў Буда-Кашалёўскай партарганізацыі існавала сьпатысаць і сьпатысаць паміж адвазнымі працаўнікамі, боязьні і неразумнае крытыкі, слабое партыйнае кіраўніцтва ў раёне, замазваньне недахопаў, перашучая барацьба з хворымі зьявішчамі пасобных адарваных ад мас таварышоў, але гаварыць, што партарганізацыя Буда-Кашалёўскага раёну цалкам разлажылася, нельга.

Гомельскія АК і АКБ выключылі па гэтай справе з партыі Ткачова, зьявілі з пасады старшыню РВК і сакратара райкому і абвясцілі вымовы іншым таварышам.

Гэта, як і растлумачальная кампанія, што была праведзена ў раёне сярод партыйцаў, шмат адаровіць партарганізацыю і палеп-

Цэнтральнаму Камітэту КП(б)Б

Пачынаючы сваю працу, партканфэрэнцыя Кастрычнікавае арганізацыі ШЛЕ СВАЁ Шчырае ПРывітаньне ЦК КП(б)Б—КІРАЎНІКУ ПРАЦОЎНЫХ МАС БЕЛАРУСІ.

Пад непасрэдным кіраўніцтвам ЦК, КП(б)Б разгортае сацыялістычнае будаўніцтва, узмацняе саюз рабочае клясы з сялянствам і аб'яднае працоўных усіх нацыянальнасьцей вакол узмацненьня нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Канфэрэнцыя запэўнівае ЦК, што і наперад пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б арганізацыя ўсю моц накіруе на ўзмацненьне нашага сацыялістычнага будаўніцтва СССР, бацькаўшчыны сааццнага пралетарыату.

Нахай жыць ЦК КП(б)Б—кіраўнік працоўных мас БССР!

Нахай жыць сталёвае адзінства радоў КП(б)Б!

Прэзыдыум VI-й райпартканфэрэнцыі Кастрычнікавае арганізацыі.

Большавіцкай „Зьвязьдзе“

Цэнтральнаму органу КП(б)Б—вернаму правадніку нац. палітыі партыі, вялікаму памочніку партыі і рабочае клясы на фронце сацыялістычнага будаўніцтва, бязлітасна вядучама барацьбу са сьпатыскай у нашай працы і быць, палышавіцкай крытыкуючаму па заслугах уоіх, на гледзчы на асобу—БАЛЬШАВІЦКАЙ „ЗЬВЯЗЬДЗЕ“ АД ХІ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЭРЭНЦЫІ ГАР. РАЁННАЙ АРГАНІЗАЦЫІ КП(б)Б БАЛЬШАВІЦКАЕ ПРывітаньне.

Канфэрэнцыя перананана, што „Зьвязьда“ і ў далейшым будзе таксама бязлітасна па-леніну ўскрываць усе недахопы ў нашай працы і гэтым яна яшчэ больш дапаможа партыі ў не барацьбе за сацыялізм.

ГАРАЧАЕ БАЛЬШАВІЦКАЕ ПРывітаньне „ЗЬВЯЗЬДЗЕ“.

ХІ ПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯ.

3 прыбытковым баянсам

(На канфэрэнцыі гаррайкому)

8-га ўвечары ў доме працасьветы адкрылася 11-я раённая партканфэрэнцыя гарадскога раёну. На канфэрэнцыю сабралася 335 дэлегатаў з рашаючымі і дарадчымі галасамі, якія прадстаўлялі сабою 1370 членаў і 480 кандыдатаў партыі.

Пасля ўступнага слова сакратара райкому тав. Шэймана і выбараў прэзыдыуму, сакратарыату і мандатнай камісіі, з прывітаньнем ад АК выступіў сакратар Менакружкома КП(б)Б тав. Славінскі.

У сваёй прамоўе тав. Славінскі спыніўся на труднасьцях міжнароднага становішча СССР, растлумачыў значэньне наступленьня капіталу на камуністычныя партыі Заходняй Эўропы і асабліва падкрэсьліў белы тэрор у Польшчы і Італіі ў зьвязку з катаржнімі прыгаварамі над асуджанымі на працесах «126» у Беластоку і кіраўнікоў камуністычнага руху ў Італіі.

У дакладзе па справаздачы гарадскога райкому КП(б)Б тав. Шэйман зазначыў, што гаралэкі раёну брыку адрозьніваецца ад рэшты раёнаў г. Менску, як тыпам ахопліваемых ім ачэек, так і характарам абслугоўваемых ім груп. Гаррайком абслугоўвае апрача 17 фабрычна-заводзкіх ачэек, яшчэ ачэёкі будаўнікоў, сезонных рабочых і сельска-гаспадарчых рабочых.

Неадаровы партасход зья-

рат. Але калі наогул вытворчыя парады і камісіі прадавалі ня зусім прадукцыйна, дык яшчэ горш стала пытаньне з эканамісіямі. Мала яны ў сваёй рабоце зварачалі ўвагі на правэрку выкананья сваіх пастаноў.

Кіраўніцтва райкомом ічэёкамі, неасэрднае жывое інструктаваньне значна палепшылася як колькасна, так і якасна. За апошні перыяд удалося пры ўдзеле 50 актывных членаў партыі, якія зьяўляюцца ў парадку партнагрузкі інструктарамі райкому, абследаць 36 ачэек, прытым некаторыя ічэёкі абследаваліся поўнасьцю, рэшта на поўных вучаотках сваёй работы.

Перавыбары бюро ачэек прайшлі пры поўным ужываньні ўнутрыпартыйнай дэмакратыі і выклікалі адбывалую актыўнасьць радавое партыйнае масы. Гэтаму, зразумела, вельмі дапамагла разгорнуць самакрытыка. Былі выпадкі, калі неацэорны ічэёкі нясна ўваілі сабе дэвуіг самакрытыкі і пачалі прытрымлівацца самакрытыкі на словах, а не на справе. Райком зьярнуў на гэта сваячасова ўвагу, і лінія зараз выпраўлена.

Партучобай было ахоплены 1.515 чалавек, апрача гуртоў на вывучэньні пастаоў 15-га зьезду партыі, у якіх было занята 905 чалавек. Неадаровы партасход зья-

даўжы, што рост вытворчасці гаварнага хлеба будзе ў нас павольнейшы, чым рост патрэбнасці на хлеб. Ян на адзін з выхадаў з гэтага становішча тав. Сталін залачыў на сістэматычнае павялічэнне ўраджайнасці дробных і сярэдніх індывідуальных селянскіх гаспадарак. Пад гэтым аб'юзам і павінна прабыць ўся падрыхтоўка да асенняй службы. Асенняя с.-г. кампанія павінна насіць шырокі грамадзянска-палітычны характар.

Насянекі яе будуць залежаць ад актыўнай самадзейнасці будучыя-серадзіцкіх мас сялянства, так і ад сваячасовага і поўнага правядзення дзяржаўнымі і грамадзянімі арганізацыямі ўсіх мерапрыемстваў для развіцця вытворчых сіл сельскай гаспадаркі. Безадкладная падрыхтоўка зямельных арганізацый з поўным актыўным удзелам спецыялістаў, кааперацыі, даследчых і ўсіх грамадзкіх устаноў да асенняй с.-г. кампаніі—дэзуг на бліжэйшыя дні. Падвойная ўвага ўсіх партыйных арганізацый і ўсёй савецкай грамадзянскай павінна быць адана гэтай кампаніі. Асноўнай задачай будзе вывядзенне практычнае вырашэнне пад'ёму ўраджайнасці. З параўнальнай сярэдняй ураджайнасці селянскіх гаспадарак (41,4 п. з дзесяціны) з ураджайнасцю даследчых станцый (83 п.) і культурных гаспадарак (105 п.)—відочны рэальны магчымасці на гэтым шляху. Рэальна магчымыя задачы паліпашэння добрабыту сялянства і павялічэння тававарнасці с. г. Павінна быць у

рыстоўванне чыста гатэлізаванага насення саўгасаў і даследчых станцый, поўнае выкарыстанне гною, пашырэнне скарыстоўвання глыбіні, торфу і штучных угнаенняў, паліпашэнне тэхнікі апрацоўкі глебы, радовы пасевы і інш.

Праблема павышэння ўраджайнасці павінна быць яшчэ вострай пастаўлена ў сацыялістычным сектары сельскай гаспадаркі—саўгасах, валгасах. С.-г. кампанія павінна быць максімальна скарыстана ў напрамку развіцця вытворчых сіл сацыялістычнага сектара. Усе агрыкультурныя каштоўнасці савецкіх гаспадарак (насенне, пладавыя выхавальнікі) — праца па дзейным удзеле шматпалова павінны быць скарыстаны для вытворчага аб'яўлення сельскай гаспадаркі. Савецкія гаспадары павінны абрасці насеннымі т-вамі, групавымі садамі і інш. вытворчымі аб'яднаннямі.

Даследчыя станцыі праз усіх спецыялістаў сельскай і лясной гаспадаркі, камсамол, інстытут сільна-даследчыкаў павінны распаўсюдзіць шырока прыёмы новай больш дасканалай тэхнікі—асеннюю кампанію скарыстаць для пашырэння і паглыблення працы ін-ту сялян-даследчыкаў. У справе арганізацыі шырокай самадзейнасці на могуць быць забыты такія арганізацыйныя формы, як шэфства, вытворчыя нагоды спецыялістаў, рабочых саўгасаў, сялян, сельска-гаспадарчых гурткі, раённыя с.-г. саветы. У барацьбу за новы павялічаны ўраджай павінна быць удагнута ўся савецкая грамадзянская.

Т. Аўчыннікаў.

НОВЫЯ ПРАВІЛЫ УНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ ВА УСТАНОВАХ

Наркампрады БССР увёў новыя тыповыя правілы ўнутранага распарадку для дзяржаўных устаноў і кіруючага апарату дзяржаўных прамысловых і гандлёвых прадпрыемстваў.

Згодна з гэтымі правіламі, усе служачыя, незалежна ад пасады, павінны з'яўляцца на працу ў вызначаны час. Забараняецца без дазволу адміністрацыі выходзіць з установы ў часе працы, ці спыняць працу раней вызначанага тэрміну.

Спазыненне на працу, адлучкі пад час працы і адыход раней устаноўленага тэрміну без дазволу адміністрацыі не дапушчаецца, пры гэтым прапушчаны час лічыцца прагулам і не падлягае аплаце.

У выпадках хваробы, а таксама няўзгодна на працу з прычыны хваробы ці смерці члена сям'і, працоўны павінен на працягу 48 гадз. падаць адміністрацыю.

У мэтах кантролю за сваячасовай аўткай і адыходам са службы уведзена спецыяльная кантроль шляхам рэгістрацыйных лістоў або марачнай сістэмы.

За парушэнне правіл унутранага распарадку могуць накладвацца наступныя пакаранні:

Вымова з абвясненнем па ўстанове і паведамленне месцаму. Звальненне.

Пакаранні накладваюцца адміністрацыяй, звальненне дапушчаецца толькі паводле згоды з РКК. Распараджэнні адміністрацыі аб накладанні пакарання могуць быць абскарджаны ў канфліктным парадку. Падача скаргаў не прыпыняе выканання пакарання.

Установам запрапанавана ў месяцны тэрмін перагледзець існуючыя ў іх правілы ўнутранага распарадку і ўстанавіць іх згодна новым тыповым правілам.

У ПРЭЗЫДУМЕ ГАРСАВЕТУ

СТАЎКІ ЗЯМЕЛЬНАЙ РЭНТЫ. Стаўкі зямельнай рэнты ў раёне Менску для наменных аднапавярховых і драўляных зямельных будынкаў вызначаны прэзідыумам гарсавету ў 5 кап. за кв. метр. Стаўкі ў рэдка залюдненых раёнах гораду для плошчы занятай садкамі і гародамі, устаноўлены ў 0,5 кап. за кв. метр.

ПАБУДОВА ЭЛЕКТРЫЧНАЙ СЫГНАЛІЗАЦЫІ. Прэзідыум гарсавету прызначыў камісію ў двухчленным

тэрмін высвятліць пытанне аб будове часткі плошчы і будынкаў, што заняты гаражом аўтакіравіцтва, для адрыва пажарага аддзялення ў раёне ваззала МБВ чып. Адначасова распараджаецца праект арганізацыі новай пажарнай каманды на адной з акраін гораду. Пабудову электрычнай пажарнай сігналацыі прэзідыумам пастаўлена прыставаць да моманту пераабсталявання мескай тэлефоннай станцыі.

МОГІ ДЗЕЦІМ

ВОРША. (Ул. кар.) Дзятчы дэсплансэр за чатыры месяцы свайго існавання прэпусціў праз свой кабінэт з прафіляктычнай мэтай 1.000 чал. і 2.700 хворых дзецей. Праз зубны кабінэт пры дэсплансэры прапушчана за адзін месяц 849 дзецей.

ЦУКОРЫ ДЛЯ... СЬВІНЕЙ

ГОМЕЛЬ. Цукорная фабрыка ў Гомелі адкрылася 11 студзеня 1928 году. За два месяцы свайго працы фабрыка заваявала прадукцый усе свае складкі і... нават сама абярнулася ў склад.

Рабочыя не адзін раз узялі за пачынальнік перавытворчасці. Але... дзвердало адміністрацыі на гэта не зварачалі ніякай увагі. Потым, калі заглянулі на склад, то ахнулі: 3.000 скрапак гатовага фабрыката зніклі.

Цяпер пытанне аб збыце прадукцыі «вырашана». Фабрыку спынілі, а толькі застаўлена 6 рабочых перапрацоўваць тры пукоры для кармавання свінняў. Фабрыка хопнула, але... загадка і яго намеснік застаўся гаспадарыць на адной хвост.

Аб вылучэнні работніц і сялянак

Адной з галоўнейшых задач, над развязаннем якое партыя ўпарта і сістэматычна працуе—гэта паліпашэнне гаспадарчага, дзяржаўнага і кааперацыйнага апарату. Вядлікая роля ў вырашэнні гэтай задачы адводзіцца рабочым на працу ў РВК, гарсаветы і акрыжкамкомы.

Пытанне аб вылучэнні работніц на гаспадарчую працу па лініі прамысловасці амаль што не пастаўлена; нават ня ўлічана магчымасць вылучэння. Не зварачаюць належнае ўвагі гэтаму пытанню ні ВСНГБ, ні трэсты і заводкіравніцтва. Прыкладам такіх адносін можа паслужыць наступны факт: на фабрыцы «Дзвіна», дзе прадуе больш 1000 работніц, заводкіравніцтва на запытаньне аб ходзе працы па вылучэнні работніц на адміністрацыйна-гаспадарчую працу, адказвае: «У нас вылучэнне на гаспадарчую працу на было і не прадугледжана».

Таксама дрэнна абстаіць справа з вылучэннем работніц і сялянак на кааперацыйную, партыйную і, у асабліва, камсамольскую працу. У гэтай справе камсамол стаіць на апошнім месцы. Інэртнасць і перагучасць у пытанні вылучэння работніц і сялянак асабліва грунтоўна асела ў камсамоле.

Сацыяльны склад вылучэнцаў у асноўным здавальняючы. Работніц ад вярштату мы маем у ліку вылучэнцаў 85, батрачак і саўгасніц—10 і сялянак—50. Але-ж усё яшчэ ёсць значная колькасць служачых—35 чал. Гэта гаворыць за тое, што трэба ў далейшым праводзіць больш уважлівы адбор вылучэнцаў па сацыяльным складзе.

Неабходна памятаць, што, ня гледзячы на значны пералом у адносінах да вылучэння работніц і сялянак, мы ўсё яшчэ наглядзем факты, якія гавораць аб нізкім

Неўважлівым недахватам кадраў. Яны ёсць,—гэта тыя вылучэнкі, якія апраўдалі сябе па нізковай прафэсійнай і якіх магчыма вылучаць далей.

Тое самае мы наглядзем і на

Такая «мудры» адносіна і толькі да супрацоўніка, але і ў самой працы. На распараджэнні інстытуту для паказальнага поля ў 15 дзесяцінаў форма павінна даваць ня больш адной пары коняў у дзень. Крэпскі пераходжае працы свіннаводнай станцыі падарочным саладам, каб для свінней не адлучаліся харчы і нават вада ў фермскай студні. Што гэта такое?

М.

На гэта пытанне, як і на рад іншых, хутка адкажа РСІ, якая зараз праводзіць абследаванне Ленінскага Інстытуту.

120 тысяч рублёў на мелярацыйныя працы

Белсельбанк адпусціў 125 тысяч руб. на мелярацыйныя працы ў БССР. З гэтай сумы для Менскай, Гомельскай і Полацкай акруг адпушчана па 13 тыс. руб., Мазырскай—23 тыс. р., Віцебскай—20 т. руб., Бабруйскай—20 тысяч р., Аршанскай—15 тыс. р. і г. д.

Аб вылучэнні работніц і сялянак

Выводзіцца ад тых, што нават у іх частцы гэта работніц савецкай лініі. Вылучэнне сялянак і батрачак ідзе галоўным чынам па нізковай лініі, у якасці старшын і сакратароў сельсаветаў (з 32—22) і вельмі слаба вылучаюцца работніцы і сялянкі на працу ў РВК, гарсаветы і акрыжкамкомы.

Пытанне аб вылучэнні работніц на гаспадарчую працу па лініі прамысловасці амаль што не пастаўлена; нават ня ўлічана магчымасць вылучэння. Не зварачаюць належнае ўвагі гэтаму пытанню ні ВСНГБ, ні трэсты і заводкіравніцтва. Прыкладам такіх адносін можа паслужыць наступны факт: на фабрыцы «Дзвіна», дзе прадуе больш 1000 работніц, заводкіравніцтва на запытаньне аб ходзе працы па вылучэнні работніц на адміністрацыйна-гаспадарчую працу, адказвае: «У нас вылучэнне на гаспадарчую працу на было і не прадугледжана».

Таксама дрэнна абстаіць справа з вылучэннем работніц і сялянак на кааперацыйную, партыйную і, у асабліва, камсамольскую працу. У гэтай справе камсамол стаіць на апошнім месцы. Інэртнасць і перагучасць у пытанні вылучэння работніц і сялянак асабліва грунтоўна асела ў камсамоле.

Сацыяльны склад вылучэнцаў у асноўным здавальняючы. Работніц ад вярштату мы маем у ліку вылучэнцаў 85, батрачак і саўгасніц—10 і сялянак—50. Але-ж усё яшчэ ёсць значная колькасць служачых—35 чал. Гэта гаворыць за тое, што трэба ў далейшым праводзіць больш уважлівы адбор вылучэнцаў па сацыяльным складзе.

Неабходна памятаць, што, ня гледзячы на значны пералом у адносінах да вылучэння работніц і сялянак, мы ўсё яшчэ наглядзем факты, якія гавораць аб нізкім

на-зашкольнае працы. Шмат сіл было патрачана на тое, каб добра абсталяваць палаткі

Гурткі, гутаркі, сходкі, вечары самадзейнасці—вось формы работы ў часе пазашкольнае працы.

А ў ленапалатцы прытульна. Некалькі столікаў, лавы, на сцёнах розныя партреты, плакаты, дыяграмы. Ёсць даволі газет і часопісы: Цішыня. Чуваць толькі шуртаньне паперы.

Газета, кніга—пасталінныя спадарожнікі чырвонаармейца. Пытанне быту, вучобы, праца грамадзкіх таваарстваў, ваявіцтва грамадскага насельніцтва—вось аб чым піша чырвонаармеец у «Ільцічоўку».

Па-зашкольна праца ў ленакту рыхце добрага актывіста і спрыяе ўзмацненню баяво моцы Чырвонае арміі. Іна часна звязана з усёю вучобаю баіца.

Пераменьнік.

Аб вылучэнні работніц і сялянак

інэртнасці ў гэтым пытанні. Узяць хаця-б факт на махорачнай фабрыцы (Бабруйск), дзе сакратар ячэйкі выступае з адродам кандыдатуры работніцы, якая вылучаецца рабочымі на зьезд харчавікоў, і гаворыць «Калі пашлаце на зьезд работніцу, вы праваліце і нашу фабрыку, выбірайце абавязкова мужчыну».

Маецца цэлы рад фактаў, якія гавораць аб прыдзірае да вылучэнцаў з боку несвядомых элементаў, аб цывяныні вылучэнцаў.

Вылучэнні ўсё яшчэ не атрымліваюць належнай дапамогі ў працы, усё яшчэ мала ўдзяляецца ўвагі іх кваліфікацыі на той ці іншай рабоце, мала ўдзяляецца ўвагі пытанню павышэння іх пільменнасці як тэхнічнай, так і палітычнай. У сувязі з гэтым асаблівае значэнне і каштоўнасць набывае дырэктны ва ЦК паводле якога на акрыжкомы і фракцыі адпаведных арганізацый ускладаецца задача стала сачыць за работай вылучэнцаў і дапамагаць ім. Садзіканыя спецыяльных нарад вылучэнцаў для абмену практыкай працы і кіравнікоў устаноў для пастаўкі перадаў іх пытаньняў, звязаных з дзейнай паспяхова працай вылучэнцаў, павінна абавязкова праводзіцца на толькі ў акрыжкомках, але і ў райкомках.

Мы павінны памятаць, што кадр работніц і сялянак асабліва вылучэнцаў па свай падрыхтоўцы і галоўным чынам на свай практыцы ў грамадскай рабоце адстае ад мужчы, што яшчэ многа працы патрабуецца, каб дапамагчы вылучэнцам стаць у адну шарэнгу з усімі актывам і дапамагчы ім выканаць тыя задачы, якія зараз ускладаюцца на іх партыйнай.

С. Крэмер.

чыя пытаньні. Вынікі ўжо ёсць. Да гэтага часу ў нас былі пераходы да далейшага звязання себестоіму прадукцыі (даламавы прес, устаноўка папсавага прэсу, невыстарчальная цагвазі сіла і г. д.). Зараз атрыман і устаноўлены новы лэкамаль і новыя часткі трэсуўшага прэсу. Устаноўка лэкамальна дасяць магчымасць дасяць зварот вярштату да максімальнага разьмеру, адкілы вытворчасці дзюкуты гэтаму змогуць быць скарыстаны для авалу. Адначасова прыставаўшы паравую машыну, якая працавала раней на галоўны вал, можна будзе знішчыць прастоў ў часе пэраваньня дрыма-машыны, а лесалізнае аддзяленне будзе пераведзена на электраэнергію, што ў сваю чаргу павысць выпрацоўку.

Усе гэтыя мерапрыемствы дадуць магчымасць без павялічэння штату рабочых узяць вытрацоўку на 20—25 проц. Гэта ў сваю чаргу высоўвае пытанне аб паступовым пераходзе на 7-гадзінны рабочы дзень без усякага паніжэння выпрацоўкі.

Рабочы.

Аховы і ўмовы працы ў зняпадзе (Полацкая цагельня).

На заводзе ўжо больш 200 рабочых. З ўзмацненнем тэмпы будаўніцтва лік рабочых павялічыцца. Хутка на заводзе будзе працаваць больш 300 рабочых. На большай частцы гэта работні савоньнікі з розных раёнаў Полацкае акругі.

Умовы жыцця і працы савоньнікаў надзвычайна дрэнныя. У інтэрнатах цесната непамерная, сьпяць над тапчанамі, павлаўшы над галаву жалезную рыдлёўку, у граві і гліне. Пломца пабудовы знаходзіцца ў вельмі антысанітарным становішчы: сьмярдзюць вада, памыйныя ямы, чалавечыя ад-

рачы і невядома, навошта-ж яго купілі. Такі-ж лёс спаткаў і прасік для дзюрак, які ўжо два гады не выкарыстоўваецца. Завалены ўсімі бракам ён стаіць сабе і чагосьці чакае. На ўсіх кутках валяецца шмат бракованых вёдэр, таваў і інш.

Аб усім гэтым адміністрацыя як відаць заблылася, вытворчая нарада таксама не заўважыла. Рабрына

Ня хлам, а валяецца (Завод «Усход»)

Летась закупілі для заводу дызель і паставілі яго ў бліжэйшым дэу. Ён быў патрэбны для нас таму, што ў выпадку спынення электрычнага матору можна з усім бязупынка даваць дудзец ў вагранку і не астудзіць яе. Дызель каштаваў шмат грошай (рамонт, устаноўка і г. д.), але... ён не дацакаўся той хвіліны, калі яго пусьцяць у ход. Цяпер-жа ён стаіць завіданы вёдрамі і іншымі рознымі

Курсы работніц і сялянак—членаў саветаў

Гэтым днём у Менску адкрываюцца трохмесячныя курсы на 60 чал. па перадавыя дзюкі жанчы-членаў саветаў. Загадчыкам курсаў назначана т. Ліўдэнавая. На курсе могуць быць камандзіраваны работніцы, батрачкі і сялянкі—члены сельскіх, месцаковых і гарадскіх саветаў і райвыканкомаў, якія найбольш правілі сабе на практычнай

Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для водзвы наступныя кнігі выдання Б.Д.В.

1. А. ЗІМЮНКА. Працавітая дзючка. Дзятчына кавка. Стар. 16, ц. 22 к.
2. І. Бідук. Wawawiknaa wawakna (Ванок вавікі). В гэта дзюка анталогія. Ц. 60 к., стар. 85.
3. М. БАРШАВА. Лявонка па вёсцы. Бібліягэка школаўна. Ц. 20 к., стар. 27.
4. Па Г. ФЭРАНТАВАЙ. Ава-

нага аддзялення будзе пераведзена на дзюку наступным паракам: прес будучы абелугувацца адным штатам прэсушчыкаў, парка фанэры будзе дзюма прэсамі дзюдзена да 60 прэсу і г. д.

Усе гэтыя мерапрыемствы дадуць магчымасць без павялічэння штату рабочых узяць вытрацоўку на 20—25 проц. Гэта ў сваю чаргу высоўвае пытанне аб паступовым пераходзе на 7-гадзінны рабочы дзень без усякага паніжэння выпрацоўкі.

Усе пытанні паліпашэння вытворчасці, правядзеньня адпаведных мерапрыемстваў ужо абгаворваліся і яшчэ будуць абгаворвацца на вытворчых нарадах.

Рабочы.

Аховы і ўмовы працы ў зняпадзе (Полацкая цагельня).

На заводзе ўжо больш 200 рабочых. З ўзмацненнем тэмпы будаўніцтва лік рабочых павялічыцца. Хутка на заводзе будзе працаваць больш 300 рабочых. На большай частцы гэта работні савоньнікі з розных раёнаў Полацкае акругі.

Умовы жыцця і працы савоньнікаў надзвычайна дрэнныя. У інтэрнатах цесната непамерная, сьпяць над тапчанамі, павлаўшы над галаву жалезную рыдлёўку, у граві і гліне. Пломца пабудовы знаходзіцца ў вельмі антысанітарным становішчы: сьмярдзюць вада, памыйныя ямы, чалавечыя ад-

рачы і невядома, навошта-ж яго купілі. Такі-ж лёс спаткаў і прасік для дзюрак, які ўжо два гады не выкарыстоўваецца. Завалены ўсімі бракам ён стаіць сабе і чагосьці чакае. На ўсіх кутках валяецца шмат бракованых вёдэр, таваў і інш.

Аб усім гэтым адміністрацыя як відаць заблылася, вытворчая нарада таксама не заўважыла. Рабрына

Летась закупілі для заводу дызель і паставілі яго ў бліжэйшым дэу. Ён быў патрэбны для нас таму, што ў выпадку спынення электрычнага матору можна з усім бязупынка даваць дудзец ў вагранку і не астудзіць яе. Дызель каштаваў шмат грошай (рамонт, устаноўка і г. д.), але... ён не дацакаўся той хвіліны, калі яго пусьцяць у ход. Цяпер-жа ён стаіць завіданы вёдрамі і іншымі рознымі

Ня хлам, а валяецца (Завод «Усход»)

Летась закупілі для заводу дызель і паставілі яго ў бліжэйшым дэу. Ён быў патрэбны для нас таму, што ў выпадку спынення электрычнага матору можна з усім бязупынка даваць дудзец ў вагранку і не астудзіць яе. Дызель каштаваў шмат грошай (рамонт, устаноўка і г. д.), але... ён не дацакаўся той хвіліны, калі яго пусьцяць у ход. Цяпер-жа ён стаіць завіданы вёдрамі і іншымі рознымі

Курсы работніц і сялянак—членаў саветаў

Гэтым днём у Менску адкрываюцца трохмесячныя курсы на 60 чал. па перадавыя дзюкі жанчы-членаў саветаў. Загадчыкам курсаў назначана т. Ліўдэнавая. На курсе могуць быць камандзіраваны работніцы, батрачкі і сялянкі—члены сельскіх, месцаковых і гарадскіх саветаў і райвыканкомаў, якія найбольш правілі сабе на практычнай

Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для водзвы наступныя кнігі выдання Б.Д.В.

1. А. ЗІМЮНКА. Працавітая дзючка. Дзятчына кавка. Стар. 16, ц. 22 к.
2. І. Бідук. Wawawiknaa wawakna (Ванок вавікі). В гэта дзюка анталогія. Ц. 60 к., стар. 85.
3. М. БАРШАВА. Лявонка па вёсцы. Бібліягэка школаўна. Ц. 20 к., стар. 27.
4. Па Г. ФЭРАНТАВАЙ. Ава-

Часова выкапанне абавязкаў Народнага Камітэра Юстыцыі БССР і пракурора Рэспублікі ўскладзена на тав. Гохмана С. М.

Пра адкліканьне выбаршчыкамі з саветаў выбраных імі дэпутатаў

Прэзыдыум ЦВК зацьвердзіў паставу пра вымену арт. 2 паставы Прэзыдыуму ЦВК БССР, пра адкліканьне выбаршчыкамі з саветаў выбраных імі дэпутатаў

Тэатр прывёз каля 30 адрасоў з пэдагагічнай ад розных арганізацый і падарунак ад Чырвонай арміі — артылерыйскі снарад з надпісам: «Гэтым энэрадам узрываеце буржуазную культуру».

Зараз трупы ідзе ў адпачынак. Падрыхтоўку праду да наступнага сезону тэатр пачне першага жніўня. Да пачатку сезону будуць падрыхтаваны дзьве п'есы: новая п'еса А. Мірвіча, якую ён будзе ставіць сам і «Броня-Цягнік» — Усевалада Іванова. Апошні перапрацоў

«Аблону». Адноўлен «Мешчанін» Мальера. Умовы працы ў падарожжы і некаторыя другія аб'ектыўныя прычыны не далі магчымасці зрабіць больш, а таму дырэцыя пачынае на наступны сезон вялікія надзеі.

У мастацкім складзе мяркуецца зрабіць некаторыя асьважэньне як драматычнага складу, так і балету.

На пастаноўку «Броня-Цягнік» мяркуецца запрасіць рэжысара і мастакоў з Масквы. Зараз вядуцца перамовы з Пятроўскім, Смышляевым, Бэртальсам, мастаком Нікіціным і інш.

Назвадзеныя ўстаноўкі абавязаныя дэжурнаму ўстаноўкі аб паскарэнні выканання ўзбуджанага працэсу справы (калі на заарочанне не папрабуецца спецыяльна адказаў).

Наркампін раслімае, што выдзяляюцца ад тэрміна збору максама ўсе заручаныя са ўрадовай устаноўкі на справе рабочыя будаўнічыя (як узбуджаныя жыльля-будаўнічыя кааператывамі, так і асобнымі рабочымі), а таксама заарочаныя рабочыя і служачыя да камунальных арганізацый на пачатку года, устаноўкі ажурнага пачу і іншыя аналагічныя працы.

На гэтым жа пасаджэньні быў заслухан судаблад старшынні міжсэкцыйнага бюро інжынерна-тэхнічных працаўнікоў тав. Каплана і пачаліся спрэчкі па дакладах. У спрэчках прымала ўдзел каля 15 чалавек.

Учора рэпіцай быў заслухан да-

Новы старшыня ЦПСВ Т. РЫЖЕВ

На вчэрнім пасаджэньні пленуму заслухаў заключнае слова т. Боніна і зацьвердзіў рэзалюцыі па дакладах.

У сувязі з адкліканьнем т. Церапечка ЦК УсеБ(б), — пленум абраў новага старшынню ЦПСВ т. РЫЖОВА, члена бюро ЦК і загадчыка аргадзелу ЦК КП(б)Б.

Адказы рэдактар Я. АСЬМЭУ

Пом. ЦИРКА Сегодня и ежедневно с 10 час. утра до 11 ч. веч. **ОТКРЫТА**

передвижная научно-показательная **ЗООВЫСТАВКА ЖИВЫХ ЗВЕРЕЙ**

Гамбургского зоологического сада. **МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ**

Только 3 дня! 8, 9 и 10 июня Только 3 дня!

ЦЕНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ

ПЛАТА ЗА ВХОД 15 КОП. (вместо 40 коп.) Спешите ВИДЕТЬ!

Экскурсии допускаются со скидкой по отношению экскурсбюро. Кормление зверей — в 8 час. вечера

Из склада 25 п'бутылок отпускаются по оптовым ценам с **БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ** на дом.

ЕССЕНТУКИ № 20 натуральные кавказские минеральные воды с естественной углекислотой

СТОЛОВЫЕ ВОДЫ ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ: в ресторанах, стационарных буфетах, столовых, кооперативах, фруктовых лавках, kiosках и др. местах в БССР.

ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ Ессенуки №№ 4, 17 и 18, Батальнискую, Смирновскую и Славноводскую во всех аптеках БССР.

Минским Государственным складом КАВМИНЭКСПОРТА Минск, ул. Советской и Энгельса 20/22, тел. 374.

На днях открываются специальные киоски и маразыя по продаже кавказских вод бутылками и станками по общедоступным ценам.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

при ЦКСБ Продолжительность курса — 8 месяцев. Поступать на курсы можно в любой месяц года. Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семидесят.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц. ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тек. счет № 632.

Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочный курс.

Кошт публікацыі аб вгубе «вядога дакуманту» **50 кап.**

Кошт публікацыі аб скасаванні шлюбу **3 руб.**

Тэатр і кіно

ЛЕТНИЙ ТЕАТР «ПРОФИНТЕРН» ЧЕТВЕРГ, 14 июня

Только один КОНЦЕРТ для членов профсоюзов

исполнительницы отаринных цыганских романсов и таборных песен **ЦЕРАТЕЛИ** ПРИ УЧАСТИИ: С. Манстиан (скрипка) | пианиста-композитора Б. А. Прозоровского

«СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ»

EXTRACTUM TESTICULORUM

ВЫТЯЖКА ИЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХНЕРА

ЦЕНА ФЛАКОНА 2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНИГИЕНЫ СССР

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСЫЛАЕТСЯ ИЗ ГЛАВНОГО СКЛАДА НЕ МЕНЕЕ 4-х ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 25% ЗАДАТКА

ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ

«МОСНОПРОМСОЮЗ»

МОСКВА ул. ГЕРЦЕНА № 5/блд.10

КРАСОТУ и МОЛОДОСТЬ ПРИДАЮТ КРЕМ, МЫЛО и ПУДРА **МММА**

РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТ ВЕСНУШКИ И ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ КОЖИ ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ

НОВАЯ КНИГА ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ БУМАГ

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО для составления договоров, обязательств, исковых и др. заявлений и т. д. по гражданским, уголовным и административным делам, по семейным, брачным, опекунам, жилищным, земельным, трудовым, торговым-промышленным, налоговым и т. д. делам.

С приложением кр. изложения всех законов, справочных определений и подробного алфавитного указателя.

Необходимое пособие для хозяйственных администраторов, юристов, консульт. и др.

Сост. С. А. АЛФЕЕВСКИЙ, под редакцией профессора А. И. ВИНАВЕРА.

Цена книги (759 стр.) в переплете 7 р. 50 к.

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗД-ВО «ПРАВО И ЖИЗНЬ», Москва, 34, ул. Иропоткина 17/17.

Унияз, 3 чэрвона ў раёне вул. К. Маркса і гарадз. сквару **ЗГУБЛЕНЫ**

гадзіньнік-брасьлет, жаночы, накладн. золата.

Знайшоўшага прашу звярнуць ЗА УЗНАГАРОДУ па адр.: вул. Талстога, д. № 28/22, кв. 5 М. Гічан.

ПРАДАЕЦЦА ДАМСКІ ВЭЛЁСЫПЭД

БАЧЫЦЬ АД 5—8 ГАДЗ.

Чырвонаармейская вул. № 48.

ПРАДАЮЦЦА БРЫЧКІ аднаконая і параконная

Адрас: Чырвоная вул. № 1.

АБ ВЕСТКІ аб продажы і куплі хатніх рэчаў **ДРУКУЮЦЦА** па льготным тарыфе ў **ГАЗЭЦЕ „ЗВЯЗДА“**

Згубленыя і украдзеныя наступныя дакуманты лічды несапраўднымі:

Лекавая кніжка Менакратыяса на імя Надольскага М. Г. 2276

Кааперат. кніжка Жыдовіча Я. Я. выд. МЦРК за № 19844. 2277

Пашпарт № 78-в Вайсборга Е. Я. выд. Менск. міліцыяй. 2278

Кааперат. кніжка Ліба А. С. выд. МЦРК. 2279

Кааперат. кніжка Кугалт А. Л. выд. МЦРК. 2280

Кааперат. кніжка Тасьман Х. Л. выд. МЦРК. 2281

Кааперат. кніжка Доўвар Х. О. выд. кап. «Земляроб». 2282

Кааперат. кніжка Чарніка А. Л. выд. МЦРК. 2283

Кааперат. кніжка Адудасіча Э. Г. выд. МЦРК. 2284

Кааперат. кніжка Міхет О. А. выд. МЦРК. 2285

Вэлісьніцкі нумар № 124 Чарніцкага Я. С. выд. Менакратыяса. 2286

Кааперат. кніжка Жыдовіча Г. Г. выд. МЦРК. 2287

Пашпарт Гаіановіч Т. Т. выд. Чырв. Свабодзім РВК. 2288

Партбілет № 08155-60 Іванова І. І. выд. Менакратыяса КУ(б)Б. 2289

Чонскі білет Менакратыяса за № 124 Іванова І. І. 2290

Пасы отчаванне Іванова І. І. выд. АДШ Бел. па права лашанія паказ. № 18089. 2291

Гамандыровацкія лет рэчышчы № 211 Іванова І. І. выд. ВСНТ Бел. 2292

Менск, Галаулітба № 309.